

## Мантаж абцугі на дах пакрытую Ондулин DIY



У архітэктуры шчыпцом называецца трохкутная частка сцяны, не абмежаваная карнізам. Такую ж назву носіць ветравая планка, якая ўсталёўваецца на фронтонах навісі даху і абараняе подкровельное прастора ад ветру, ападкаў і пранікнення птушак. Акрамя утылітарных функцый, ветравыя планкі нясуць і дэкаратыўную нагрузку-закрываюць бачную частку кроквеннай сістэмы і часцяком служаць упрыгожваннем дома.

Дахавая сістэма Ондулин ўключае ў сябе ўсё неабходнае: ізалявальныя подкровельныя матэрыялы, мантажныя стужкі і доборныя элементы, вырабленыя па тэхналогіі Ондулин - яндойкі, шчыпцы і многае іншае. Гэтыя камплектуючыя з'яўляюцца універсальнымі і могуць выкарыстоўвацца з дахавымі матэрыяламі Ондулин Смарт, і Ондулин DIY.

Існуе два спосабы мантажу шчыпцоў Ондулин, якія адрозніваюцца канструкцыяй дадатковай лачання. Мантаж на дах, пакрытую Ондулин DIY, выконваецца ў наступнай паслядоўнасці:

1. Мантаж лачання пад ондулин. Яе канструкцыя, якія выкарыстоўваюцца матэрыялы і крок брусоў залежаць ад ухілу даху і ўсталёўваюцца ў адпаведнасці з кіраўніцтвам па мантажу ондулина.
2. На два крайніх кроквы мантаж лачання для мацавання шчыпцоў. Дадатковыя брусы ўсталёўваюцца з крокам 31 гл і размяшчаюцца паралельна асноўным рашэцінам.
3. Тарцы брусоў лачання выраўноўваюцца, і да іх мацуецца ветравая дошка. Верхняя абза ветравой дошкі выстаўляецца на 35 мм вышэй за ўзровень лачання.
4. Вырабляецца мантаж ондулина. У лістоў, якія прымыкаюць да ветравой дошцы, дзве крайнія хвалі варта пакінуць незамацаванымі. Іх мацаванне выконваецца пры ўсталёўцы шчыпцовых элементаў.
5. Устаноўка шчыпцоў вядзецца ад карніза да канька даху. Шчыпец ўкладваецца ўшчыльную да ветравой дошцы і выраўноўваецца па лініі карніза, пры гэтым верхняя палка павінна накрываць дзве першыя гофры дахавага ліста. Другі і наступныя шчыпцовыя элементы мантажуюцца з нахлестом 15 см.

Мацаванне шчыпцоў ажыццяўляецца з крокам 31 см:

- два цвікі забіваюцца ў ветравую дошку адзін над іншым;
- у грабяні двух крайніх гофр забіваецца па адным цвіку. Неабходна сачыць, каб цвікі ўбівалі ў брусы дадатковай лачання.

Такім чынам, для мацавання аднаго шчыпца неабходна 12 цвікоў.

Мантаж шчыпцоў другім спосабам выконваецца ў наступнай паслядоўнасці:

1. Усталёўваецца лачанне пад ондулин. Тып лачання і крок брусоў вызначаюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі інструкцыі.
2. Мантаж ветравая дошка і вырабляецца кладка ондулина. Дзве прымыкаюць да ветравой дошцы гофры ня прыбіваюцца, у іх заводзяцца брускі перасекам 25 x 30 мм, 20 x 40 мм або любога іншага падыходнага памеру.

Наступныя дзеянні выконваюцца ў названай вышэй паслядоўнасці. Асабліва ўвага надаецца якасці мацавання шчыпцоў у нахлеста.

Шчыпцовыя элементы мацуюцца цвікамі для ондулина.